

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Международный государственный экологический институт имени А.Д.
Сахарова»**

Белорусского государственного университета

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ

**ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ В
ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МУСОРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ**

Дипломная работа

Специальность 1-80 02 01 Медико-биологическое дело

Исполнитель:

студента 4 курса группы А91МЕД2

дневной формы обучения _____ Рейх Игорь Игоревич

Научный руководитель:

канд. биол. наук, доцент _____ Жук Елена Юрьевна

К защите допущен:

Заведующий кафедрой общей биологии и генетики

канд. с/х. наук, доцент _____ Чернецкая А. Г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: Оценка экологических компетенций молодежи в области решения вопросов мусорного загрязнения: 61 страница, 28 рисунков, 41 источник, 3 приложения.

Экологическое образование, образование для устойчивого развития, устойчивое развитие, экологические компетенции, цели устойчивого развития, мусорное загрязнение, твердые бытовые отходы.

Цель работы: оценка экологических компетенций студентов и школьников в области решения вопросов мусорного загрязнения городов.

Методы исследований: анализ литературы, анкетирование, педагогический эксперимент.

Полученные результаты и их новизна. В работе дана оценка уровня экологических компетенций студентов и школьников в области решения вопросов мусорного загрязнения городов, показан уровень экологических компетенций студентов и школьников и сформулированы практические рекомендации для студентов и школьников по минимизации мусорного загрязнения.

Область применения. Образование, экология.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: Ацэнка экалагічных кампетэнцый моладзі ў галіне вырашэння пытанняў смеццевага забруджвання: 61 старонка, 28 малюнкаў, 41 крыніца, 3 дадатку.

Экалагічная адукацыя, адукацыя для ўстойлівага развіцця, устойлівае развіццё, экалагічныя кампетэнцыі, мэты ўстойлівага развіцця, смеццевае забруджванне, цвёрдыя бытавыя адходы.

Мэта работы: ацэнка экалагічных кампетэнцый студэнтаў і школьнікаў у галіне вырашэння пытанняў смеццевага забруджвання гарадоў.

Метады даследаванняў: аналіз літаратуры, анкетаванне, педагагічны эксперымент.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы дадзена ацэнка ўзроўню экалагічных кампетэнцый студэнтаў і школьнікаў у галіне вырашэння пытанняў смеццевага забруджвання гарадоў, паказаны ўзровень экалагічных кампетэнцый студэнтаў і школьнікаў і сфармуляваны практычныя рэкамендацыі для студэнтаў і школьнікаў па мінімізацыі смеццевага забруджвання.

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія.

ABSTRACT

Graduate work: Assessment of environmental competencies of young people in the field of solving garbage pollution issues: 61 pages, 28 figures, 41 sources, 3 appendices.

Environmental education, education for sustainable development, sustainable development, environmental competencies, sustainable development goals, garbage pollution, solid household waste.

Purpose of work: to assess of environmental competencies of students and schoolchildren in the field of solving issues of garbage pollution of cities.

Research methods: analysis of scientific literature, questionnaire, pedagogical experiment.

The results and their novelty. The paper assesses the level of environmental competencies of students and schoolchildren in the field of solving issues of garbage pollution of cities, shows the level of environmental competencies of students and schoolchildren and formulates practical recommendations for students and schoolchildren to minimize garbage pollution.

Application. Education, ecology.